

СЛУЖЭННЕ РАДЗІМЕ — ВЫШЭЙШАЯ МЭТА

Перапоўненая была веча-рам 3 сакавіка тэатральная зала Акруговага Дома афіцэраў. Сюды, на сустрэчу са сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, кандыдатам у члены Палітбюро ЦК КПСС, першым сакратаром Цэнтральнага Камітэта Кампартыі Беларусі Пятром Міронавічам Машэравым прыйшлі выбаршчыкі Ленінскай выбарчай акругі г. Мінска. У зале — рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя прамысловых прадпрыемстваў і будоўляў, прадстаўнікі калектываў устаноў, работнікі літаратуры і мастацтва, выкладчыкі і студэнты навучальных устаноў.

Прысутныя цёпла сустрэлі з'яўленне ў прэзідыуме П. М. Машэрава.

З вялікім уздымам быў выбраны ганаровы прэзідым у саставе Палітбюро Цэнтральнага Камітэта КПСС.

Першыя слова атрымлівае довераная асоба — загадчык кафедры гісторыі КПСС Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна доктар філасофскіх навук У. М. Сікорскі. Ён гаворыць:

— Выбары ў Вярхоўны і мясцовыя органы ўлады заўсёды праходзяць у нашай краіне ў абстаноўцы вялікага ўздыму палітычнай і працоўнай актыўнасці, яны заўсёды з'яўляюцца дэманстрацыйнай адзіноцтва Камуністычнай партыі і савецкага народа, святам сапраўды народнага сацыялістычнага дэмакратызму.

Гэта выбарчая кампанія праходзіць у значна больш част калі савецкі народ, а разам з ім працоўныя ўсіх краін, рыхтуюцца адзначыць стаўнае пяцідзесяцігоддзе Вялікага Кастрычніка. Гэтым тлумачыцца высокі напал палітычнага і працоўнага ўздыму, у абстаноўцы якога ідзе да выбараў савецкі народ.

ларусі таварыша Машэрава. Яго імя добра вядома працоўным нашай рэспублікі. За 28 гадоў свайго працоўнага жыцця ён прайшоў шлях ад сельскага настаўніка да вядомага партыйнага і дзяржаўнага дзеяча.

У цяжкія для Радзімы гады вайны Пётр Міронавіч Машэраў ступіў на нялёгкі шлях народнага месціцы, да вызвалення Беларусі адважна змагаўся супраць смяротнага ворага. За праўленныя мужнасць і бяспартнасць ён удастоен высокага звання Героя Савецкага Саюза.

Далей тав. Сікорскі падрабязна ахарактарызаваў жыццёвы шлях П. М. Машэрава і ў заключэнне сваёй прамовы заклікаў выбаршчыкаў акругі ў дзень выбараў аднадушна прагласіць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных.

Затым выступіў слесар-лякальшчык станкабудаўнічага завода імя Кастрычніцкай рэвалюцыі Герой Сацыялістычнай працы М. А. Каменскіх.

— Наш калектыв, — сказаў ён, — на сваім перадыбарным сходзе таксама аднадушна вылучыў кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварыша Машэрава Пятра Міронавіча. Цэнтральны Камітэт КПБ і асабіста таварыш П. М. Машэраў шмат увагі ўдзяляюць развіццю прамысловасці рэспублікі і, у прыватнасці, развіццю нашага завода. За гады Савецкай улады завод з саматужнай майстэрні ператварыўся ў адно з буйнейшых станкабудаўнічых прадпрыемстваў, прадукцыя якога вядома не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі.

За дзятмёнае выкананне сямігадовага плана калектыву прадпрыемства ўзнагароджан ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Гэта ўзнагарода абавязвае нас працаваць яшчэ лепш, сустрэць 50-годдзе Вялікага Кастрычніка новымі пра-

Сустрэча кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР П. М. МАШЭРАВА са сваімі выбаршчыкамі

свята Вялікага Кастрычніка.

Народная рэвалюцыя ўлада Саветаў адкрыла працоўным найшырэйшыя магчымасці ўдзелу ў кіраванні дзяржаўнымі, вытворчымі і грамадскімі справамі, усталёўвала самую прадстаўнічую і справядлівую дэмакратыю сацыялізма. Станкабудаўнічы завод імя Кірава аднадушна падтрымалі прапановы іншых калектываў аб вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Ленінскай выбарчай акрузе г. Мінска Пятра Міронавіча Машэрава. Мы ўсе ведаем Пятра Міронавіча, як вернага сына Ленінскай партыі. Усе свае веды, вопыт партыйнай і дзяржаўнай работы ён аддае справе камуністычнага будаўніцтва. Мы глыбока ўпэўнены, што Пётр Міронавіч, як дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, з гонарам апраўдае нашу доверу.

На трыбуне — беларускі пісьменнік Максім Муканін. — Самы залаты з усіх залатых скарбаў, які адкрыла Савецкая ўлада для сябе і для свету, — гаворыць прамоўца, — гэта людзі істотнага пошуку і нястрымнай ініцыятывы. Гэта яны ствараюць машыны і сеюць збожжа, гэта яны памнажаюць духоўныя і матэрыяльныя каштоўнасці, гэта яны арганізуюць і накіроўваюць усе велічыні здзяйсненняў народа.

Жыццёвы шлях нашага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета рэспублікі Пятра Міронавіча Машэрава багаты і тыповы для савецкага чалавека. Толькі ў нашай краіне ў мінулым простым сельскім хлопчыкам, зможым не толькі настаўнікам, але і разгарнуць свой арганіза-

цыя яна ў агульную справу народаў-братоў у барацьбе за камунізм.

Мы, з вялікай аднадушнасцю падтрымліваючы кандыдатуру Пятра Міронавіча Машэрава ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, заклікаем усіх выбаршчыкаў аддаць свае галасы за нашага дастойнага абранніка.

Ад імя маладых выбаршчыкаў выступіла студэнтка педінстытута імя Горкага Вольга Паўлоўская.

— Мы, студэнты, — заявіла яна, — ведаем Пятра Міронавіча Машэрава як вялікага і шчырага друга моладзі. У гады Вялікай Айчыннай вайны ён кіраваў падпольнымі камсамольскімі арганізацыямі ў тыле ворага. Пасля вызвалення рэспублікі ад фашысцкіх захопнікаў, знаходзячыся на кіруючай камсамольскай рабоце, Пётр Міронавіч вельмі шмат зрабіў для ўмацавання камсамольскіх арганізацый, павышэння іх аўтарытэту і баяздасці.

Сваю сувязь з камсамолам і моладзю Пётр Міронавіч падтрымлівае і цяпер. Ён удзяляе вялікую увагу развіццю навукі і выхавання школы рэспублікі, падрыхтоўцы спецыялістаў для ўсіх галін народнай гаспадаркі.

Нам, моладзі, вельмі прыемна, што ў нас такі дастойны кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Затым цёпла сустрэты выбаршчыкамі з прамовай выступіў кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР П. М. Машэраў.

Таварышы! Быць дэпутатам вярхоўнага органа ўлады, — гаворыць П. М. Машэ-

раў, — гэта для мяне велікая гонар і адказнасць. Я буду старацца, каб усе, хто выбарыў мяне ў дэпутаты, не быў ніякай асаблівасцю, а цалкам адношу за лік аўтарытэту нашай вялікай Ленінскай партыі, якой стараюся служыць з усіх сіл і ўсёй душой.

Уся гісторыя Камуністычнай партыі, уся яе дзейнасць на будаўніцтве новага жыцця сведчаць аб тым, што ў нашай партыі няма іншых інтарэсаў акрамя інтарэсаў народа. Ды інакш і быць не можа, бо яна сама з'яўляецца плёні ад плёці рабочага класа, вырашчана каронных інтарэсаў усіх працоўных. У гэтым — сіла Камуністычнай партыі ў гэтым — крыніца ўсенароднай любові да яе, бязмежнага давер'я да яе ўнутранай і знешняй палітыкі.

Прыкладам адзіноцтва алоку камуністаў і беспартыйных, на мой погляд, можа служыць і наш сённяшні сход. Я з вялікай цікавасцю слухаю выступіўшых тут таварышаў. Усе яны гаварылі аб надзённых пытаннях нашага грамадскага і вытворчага жыцця як дзяржаўнага і асабістага.

Усе мы, таварышы, знаходзімся пад уздзеяннем хваляючай, я б сказаў, урачыстай атмасферы юбілейнага года. І гэта зразумела, 50-годдзе Савецкай улады —

з'яўляюцца як бы наказам кандыдату ў дэпутаты, служыць выражэннем таго, якім хочучь бачыць выбаршчыкі свайго дэпутата. Дазвольце выказаць сардэчную падзяку ўсім калектывам прадпрыемстваў і арганізацый, усім выбаршчыкам за аказанае мне высокае давер'е. Вылучэнне ў Вярхоўны Савет я разглядаю не як прызнанне якіхсьці асаблівых маіх асаблівых заслуг, а цалкам адношу за лік аўтарытэту нашай вялікай Ленінскай партыі, якой стараюся служыць з усіх сіл і ўсёй душой. Гэтым бачу сэнс свайго жыцця.

Кожнаму з нас прыемна ўвесамляць, што Беларуская ССР займае дастойнае месца ў агульнасаюзным агульняе дзяржаўнае ўладзе дзяржавы за 50 гадоў Савецкай Беларусі, як і ўсе саюзныя рэспублікі, уносіць вялікі ўклад у эканоміку і культуру нашай краіны.

Не так даўно, таварышы, мы з вамі праводзілі першы год новай пяцігодкі. Вынікі яго былі можна сказаць, вельмі і вельмі радасныя. За мінулы год прамысловая прадукцыя ў Савецкім Саюзе ўзрасла на 8,6 працэнта замест 6,7 працэнта, устаноўленых планам. Павысілася прадукцыйнасць працы, знізіўся сабекошт прадукцыі, за кошт чаго саканомлена каля паўтара мільярда рублёў. Сур'ёзныя поспехы дабіліся працоўныя сельскай гаспадаркі. Яны вырабілі добры ўраджай асноўных сельскагаспадарчых культур, павялічылі вытвор-

У параўнанні з 1965 годам аб'ём яе павялічыўся на 13 працэнтаў. Добрым падарункам надыходзячаму юбілею Савецкай улады з'явілася тое, што работнікі прамысловасці рэспублікі дзятмёнава завяршылі план першага года пяцігодкі. Звыш устаноўленага задання толькі за кошт росту прадукцыйнасці працы выпушчана прадукцыі амаль на 140 мільёнаў рублёў.

У першым годзе пяцігодкі ў адпаведнасці з рашэннямі вераснёўскага Пленума ЦК КПСС і XXIII з'езда партыі ажыццяўляўся пераход прамысловых прадпрыемстваў на новую сістэму планавання і эканамічнага стымулявання. Радасна, што і ў нашай рэспубліцы гэтыя прадпрыемствы дабіліся асабліва буйных поспехаў. Нават павышаныя планы рэалізацыі прадукцыі яны перавыканалі на 31 мільён рублёў. Прадукцыйнасць працы пры гэтым узрасла больш чым на 9 працэнтаў, значна павялічыўся прыбытак.

З вялікім уздымам працавалі і работнікі сельскай гаспадаркі рэспублікі. Яны сабралі ў мінулым годзе нядрэнны ўраджай збожжа, бульбы, льну, цукровых буракоў і іншых культур, павысілі прадукцыйнасць жыўзелагадоўлі, дзятмёнава выканалі гадавыя планы продажу дзяржаве сельскагаспадарчай прадукцыі. Паводле папярэдніх падлікаў, агульны грашовы даход калгасаў за мінулы год павялічыўся на 23 працэнта.

Вы ведаеце, што XXIII з'езд партыі намеріў вялікую праграму далейшага ўздыму жыццёвага ўзроўню народа. І гэту праграму партыя і ўрад цвёрда і няўхільна ажыццяўляюць. За мінулы год рэальныя даходы працоўных у разліку на душу насельніцтва павялічыліся больш чым на 6 працэнтаў. Расшырыўся розны тавараабарот, мільёны працоў-

другім годзе пяцігодкі. Але ж гэта год асаблівых юбілейных. Значыць, мы павінны папрацаваць так, як ніколі. Наш правадыр і настаўнік У. І. Ленін гаварыў, што лепшы спосаб адсвяткаваць гадавіну вялікай рэвалюцыі — гэта сканцэнтраванне ўвагі на нявырашаных задачах. Цэнтральны Камітэт КПСС у сувязі з гэтым заклікае рабочых, калгаснае сялянства, інтэлігенцыю, усіх працоўных яшчэ шырэй разгарнуць барацьбу за ажыццяўленне планаў, намераных XXIII з'ездам КПСС, павялічыць ўклад у развіццё прамысловасці, ва ўмацаванне эканомікі калгасаў і саўгасаў, у паскарэнне навукова-тэхнічнага прагрэсу, ва ўзбагачэнне духоўнай культуры савецкага грамадства.

Перад намі стаяць буйныя, я нават сказаў бы, грандыёзныя задачы. Пяцігадовым планам прадугледжаны сур'ёзныя якасныя змены ў эканоміцы рэспублікі — узрасце ўдзельная вага найбольш прагрэсіўных яе галін: машынабудавання, энергетыкі, радыёэлектронікі, электратэхнічнай і хімічнай прамысловасці. Выпрацоўка электраэнергіі, напрыклад, толькі за гэты год павінна павялічыцца на 16 працэнтаў. Вялікі рост намеран і ў іншых галінах індустрыі.

Важна падкрэсліць, што намераныя планы мы павінны ажыццяўляць ва ўмовах далейшага расшырэння і пглыблення эканамічнай рэформы. У гэтым годзе на новыя метады планавання і эканамічнага стымулявання пераходзяць многія прадпрыемствы і цэлыя галіны народнай гаспадаркі рэспублікі. Жыццё паказвае, што работа на новаму дабратворна адбываецца на ўсіх баках гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў. Але значэнне

З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы